

ЗАКЛЮЧЭННЕ

У Беларусі ў 60–90-я гг. XIX ст. нараўне з быльшім панскім сялянамі, якія складалі асноўную масу вясковага насельніцтва, было праведзена рэформаванне іншых, не-вялікіх саслоўных груп сялян – казённых, удзельных, вольных людзей, старавераў, сельскіх чыншавікоў, панцырных баяр, праваслаўных арандатарав, аднадворцаў і інш., у выніку чаго адбылася саслоўная уніфікацыя сельскіх абывацеляў.

Земствы былі першым рэальным крокам самадзяржайя на шляху палітычнай перабудовы Расійскай імперыі. Аднак гэта намаганне, як і іншыя палітычныя і грамадскія рэформы, што праводзіліся «зверху», мела абмежаваныя характар і ахоплівала далёка не ўсю тэрыторыю дзяржавы.

На землі Беларусі, Літвы і Правябярэжнай Украіны палажэнні аб земскай рэформе не распаўсюджвалася. Справа ў тым, што як на выбарах, так і ў земскіх установах асноўной кіруючай фігурай, паводле задумы ўлад, павінны былі стаць мясцовыя памешчыкі. Аднак пасля паўстання (1863–1864 г.) царскі ўрад палітычна не давяраў мясцовым памешчыкам «польскага» паходжання. Толькі ў 1911 г. земскае палажэнне ад 12 чэрвеня 1890 г. было ўведзена ў трох беларускіх губернях – Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай. Пры гэтым у адрозненіе ад расійскіх губерняў у Беларусі замест саслоўных курый уводзіліся нацыянальныя «рускія» і «польскія», каб забяспечыць перавагу праваслаўных памешчыкаў у органах земскага самакіравання. Нягледзячы на дыскрымінацыйныя характар выбараў, земствы ў трох беларускіх губернях змаглі станоўча паўпльваць на сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну.

Першым крокам да судовай рэформы стала ўвядзенне ў чэрвені 1860 г. інстытута судовых следчых, дзяякоўчы чаму следчыя справы перайшлі ад паліцыі да судовага ведамства. Згодна з судовімі статутамі, зацверджанымі Аляксандрам II 20 лістапада 1864 г., суд абвяшчалася публічным і з незалежнымі ад ўрада суддзямі. Незалежнасць суддзяў забяспечвалася іх выбарнасцю, нязменнасцю, забаронай пераводу на іншае месца без асабістай згоды. Кандыдаты на судовыя пасады павінны быті мець адпаведныя адукацыйныя і службовыя цэнзы. Для ўсіх саслоўяў уводзіліся адзіныя акруговыя суды. У судовым працэсе прадугледжвалася ўдзел адвакатаў. Дзяяць гэтага ствараўся спецыяльны інстытут прысяжных павераных. Яны выконвалі адвакацкія абавязкі ў судовых спраўах па крымінальных злачынствах і па грамадзянскіх спраўах.

Для разгляду дробных злачынстваў і нязначных па памерах іскай быті створаны міравы суд са спрошчаным судаводствам. Міравыя суддзі выбіраліся на земскіх і гарадскіх сходах гласных. Рашэнні міравых суддзяў маглі быць апратэставаны ў павятовыя суд міравых суддзяў.

Наибольш важныя спраўы разглядаліся акруговыя суды, якія падзяляліся на грамадзянскія і крымінальныя. Састаў акруговага суда назначаўся імператарам па прад-

стаўленні міністра юстыцыі. Апеляцыйная інстанцыя для акруговых судоў служылі судовыя палаты, якія стаялі на чале судовых акругоў. Вышэйшая судовая інстанцыя прызначаўся Сенат.

Судовая рэформа ў Беларусі была праведзена са значным спазненнем і адступленнямі ад палажэння 1864 г. У 1872 г. тут былі ўведзены міравыя суды. Аднак беларускія губерні не мелі земскіх устаноў, на якіх, згодна з палажэннем 1864 г., выбіраліся міравыя суддзі. Тому на гэтыя пасады міністрам юстыцыі назначаліся тыя, у чый палітычнай добронаадзеянасці была ўпэўнена мясцовая адміністрацыя. Такім чынам, судовая рэформа ў Беларусі была пазбаўлена адной з істотных адзнак – выбарнасці суддзяў.

Акруговыя суды, судовыя палаты, прокуратура і адвакатура ў асобах прысяжных павераных у беларускіх губернях таксама былі ўведзены са спазненнем, ужо пасля значнага звужэння царызмам судовай рэформы 1864 г. Толькі ў 1883 г. была ўтворана Віленская судовая палата, якая стаяла на чале акруговых судоў Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай і Мінскай губерняў. Акруговы суд Віцебскай губерні падпарадкоўваўся Пецярбургскай судовай палаце, Магілёўскай губерні – Кіеўскай судовай палаце.

З 1878 г. разгляд спраў аб антыўрадавых выступленнях быў перададзены з суда прысяжных у судовыя палаты і нават, у выключных выпадках, у ваенныя суды. Законы ад 12 чэрвеня 1884 г. і 28 красавіка 1887 г. павялічылі адміністрацыйны нагляд за фарміраваннем складу прысяжных. Закон ад 12 лютага 1887 г. фактычна адмяніў публічнасць суда і даў міністру юстыцыі права паводле свайго меркавання абвішчаць судовыя пасяджэнні закрытымі.

Пасля земскай рэформы ўлады пайшли на стварэнне новых форм гарадской адміністрацыі. 18 чэрвеня 1870 г. было выдадзена гарадавое палажэнне, якое ўвяло ўсесаслоўнае мясцовасць самакіраванне ў гарадах. Па прускім прыкладзе ўсэ жыхары, якія плацілі гарадскія падаткі, падзяляліся на тры групы ў адпаведнасці з памерамі гэтых падаткаў. Кожная група выбірала ў гарадскую думу аднолькавую колькасць гласных. Гласныя гарадскай думы выбіралі са свайго асяроддзя гарадскога галаву і членаў гарадской управы. У негубернскіх гарадах асобы, абраныя на пасаду гарадскога галавы, зацвярджаліся губернатарамі, а ў губернскіх – міністрами унутраных спраў.

Гарадская дума збиралася па меры неабходнасці, а гарадская управа дзейнічала як пастаянны выканаўчы орган. Быў усталяваны чатырохгадовы тэрмін паўнамоцтва гласных. За дзейнасцю гарадскіх дум і управы назірала губернскае па гарадавых спраўах «установа» пад старшынствам губернатара.

Новае Гарадавое палажэнне, прынятае 11 чэрвеня 1892 г., у цэлым захоўвала старыя прынцыпы гарадскога самакіравання, але значна павысіла маёмысны цэнз для выбаршчыкаў, адхіляла ад удзелу ў дзейнасці органаў самакіравання асоб іудзейскага веравызнання, што істотна скараціла іх колькасць у Беларусі.

Падобна іншым рэформам, напрамак у бок усесаслоўнасці мелі і рэформы ў галіне адукацыі. Школьная рэформа праводзілася паводле «Палажэння аб пачатковых народных вучылішчах» і Статута гімназій і прагімназій 1864 г. Сетка пачатковых школ пашыралася. Сярэднюю адукацыю давалі класічныя і рэальныя гімназіі (з 1871 г. пераўтвораны ў рэальныя вучылішчы, тэрмін навучання ў іх быў скрошаны з 7 да 6 гадоў). Выпускнікам класічных гімназій давалася права паступлення ва ўніверсітэты без уступных экзаменаў, рэальных гімназій – у тэхнічныя інстытуты. Універсітэцкая рэформа тычылася беларускіх земель ускосна, бо яны на той час не мелі вышэйших навучальных установ. З 1862 г. аднавілася практика замежных камандзіровак за дзяржаўны кошт для універсітэцкіх вучоных. У 1863 г. урад выдаў новы універсітэцкі статут, згодна з якім універсітэты атрымалі шырокую аўтаномію. Савет прафесараў меў права выбіраць усіх службовых асоб універсітэцкай адміністрацыі і прафесараў на вакантныя пасады. Пры паступленні ў вышэйшыя навучальныя установы адмяняліся саслоўныя абмежаванні. У 70-х гг. пачалі дзейнічаць першыя прыватныя вышэйшыя жаночыя курсы з праграмамі універсітэцкага навучання.

З канца 60-х гг. урад пачаў рабіць заходы па абмежаванні рэформ у галіне адукацыі. За пачатковай школай быў узмоцнены адміністрацыйны нагляд. З гэтай мэтай у 1869 г. уводзілася пасада інспектара народных вучылішч, у 1874 г. – дырэктара народных вучылішч. 13 чэрвеня 1884 г. было выдадзена палажэнне аб царкоўнапрыходскіх школах. Яны засноўваліся нараўнে з земскімі і падпарадкоўваліся духоўнаму ведамству.

У пачатку 70-х гг. былі зроблены заходы з мэтай абмежаваць доступ да сярэдняй і асабліва вышэйшай адукацыі асобам недваранскага паходжання, а таксама прадстаўнікам рымска-каталіцкага і юдзейскага веравызнання.

«Правілы» для студэнтаў імперскіх расійскіх універсітэтаў, прынятая ў 1879 г., ставілі студэнцтва пад жорсткі контроль. У 1884 г. новы універсітэцкі статут знішчыў універсітэцкую аўтаномію. Згодна з ім, рэктары універсітэтаў прызначаліся ўрадам, тое ж датычылася і прафесараў. Праграмы выкладання павінны былі зацвярджацца Міністэрствам народнай асветы, для кантролю за паводзінамі студэнтаў ставаралася асобная інспекцыя.

У цэлым, нягледзячы на абмежаванні, рэформы ў галіне адукацыі аб'ектуўна спрыялі пашырэнню пісьменнасці, павеліченню колькасці спецыялістаў з сярэднім і вышэйшым адукацыйнымі цэнзам, развіцію навукі і культуры.

6 красавіка 1865 г. былі зацверджаны часовыя Правілы аб друку. Яны адмянялі папярэднюю цэнзуру для арыгінальных твораў памерам не менш чым 10 друкаваных аркушаў, для перакладаў – 20 друкаваных аркушаў. Кніжныя выданні меншых памераў, што прызначаліся для шырокага кола чытачоў, павінны былі праходзіць папярэднюю цэнзуру. Перыядычныя органы друку маглі быць вызвалены ад папярэдniej цэнзуры пры ўмове ўнісення вялікага грашовага закладу і пасля атрымання

спецыяльнага дазволу міністэрства ўнутраных спраў. Выдаўцы і рэдактары вызваленых ад папярэдней цэнзуры перыядычных выданняў неслі адказнасць толькі праз суд. Аднак асобныя правілы пра дуугледжвалі ў некаторых выпадках адміністрацыйныя спланнані на перыядычныя органы друку аж да забароны іх выдання. Аднак яны датычыліся толькі тых, якія знаходзіліся ў Пецярбурзе і Маскве, а для правінціяльных газет і часопісаў па-ранейшаму існавала папярэдняя цэнзура.

У Беларусі ў 60-я гг. XIX ст. дзейнічалі палажэнні асобных цыркуляраў Віленскіх генерал-губернатараў М. Мураёва і К. Каўфмана, згодна з якімі друк поўнасцю аддаваўся пад нагляд і кантроль мясцовай адміністрацыі. Толькі у 1869 г. было вырашана скасаваць некаторыя надзвычайнія меры і распаўсюдзіць на беларускія губерні агульныя законы аб друку.

Ваенныя рэформы сталі падмуркам перабудовы царской армii і флоту. На тэрыторii імперii былі ўтвораны 15 ваенныx акруг. Беларускія губерні ўвайшлі ў склад Віленскай ваеннаx акругi. Пашыралася сетка ваенныx вучылішч, кадэцкія корпусы пераўтвараліся ў ваенныя лініі, з 1864 г. ствараліся юнкерскія вучылішчы.

1 студзеня 1874 г. была ўведзена ўсеагульная воінская павіннасць. Выключэнне складала карэннае насельніцтва Сярэдняй Азii, Казахстана, Сібіры, Поўначы і Вялікага княства Фінляндскага. Вызваляліся ад вайсковай службы тыя маладыя людзі, якія з'яўляліся адзінмі кarmільцамі ў сям'і, хрысціянскае і мусульманскае духовенства, вучоныя і некаторыя іншыя нязначныя па колькасці катэгорыі насельніцтва. Асобы іудзейскага веравызнання не падлягалі прызывау на флот. Адбор празўнікоў вёўся па жарабёўцы, астатнія запічваліся ў аглочэнне. На вайсковую службу пападала прыкладна трэцяя частка мужчын прызыўнога ўзросту. Была магчымасць пайсці на вайсковую службу і добраахвотна. Тэрмін абавязковай службы ў армii складаў шэсць, на флоце – сем гадоў. Пры наяўнасці адукацыйнага цэнзу тэрмін службы зніжваўся.

Звольненныя ў запас складалі мабілізацыйны рэзерв: дзевяць гадоў у армii і тры гады на флоце. Істотным момантам з'яўлялася тое, што з 1875 г. непісьменныя за гады вайсковай службы абавязкова вучыліся грамаце.

Увядзенне ўсеагульной воінскай павіннасці і паслядоўнае правядзенне вайсковай рэформы зрабілі яе найбольш удалай і дасканалай сярод усіх рэформ 60–70-х гг. XIX ст.

Увядзенне рэжыму контррэформ амаль не заінтунала беларускія губерні, бо большасць рэформ 60–70-х гг. уводзілася ў Беларусі са спазненнем і значнымі абмежаваннями. Такім чынам, магчыма меркаваць, што Беларусь, якая не зведала рэформы ў поўным памеры, адразу сутыкнулася з контррэформамі.